

БАРАЦЬБА ЗА ВЫСОКАЯ ВЫТВОРЧЫЯ ПАКАЗАЛЬНІКІ — АСНОВА ПАДРЫХТОЎКІ ДА МЮД'У

Павялічыць парт'ядро ў камсамоле

Лепшыя камсамол — першы памочнік партыі — павялічвае на разе вытворчасць большавіцкіх форм барацьбы за пільготу за чатыры гады.

Кожны пачаў камсамол у барацьбе за высокую тэмпу сабудаўніцтва ёсць проста вынік пильнага баляшавіцкага кіраўніцтва нашай партыі.

Зараз, калі перад камсамолам стаіць падвышаная задача, партыйнае кіраўніцтва кожным звыном камсамольскай арганізацыі павіна быць як ніколі ўважліва.

Парт'ядро ў камсамоле — гэта адзін з матуных вагараў, карыстаючыся якім партыя забяспечвае штодзённую кіраўніцтва камсамолам. Партыйнае кіраўніцтва павіна пільна аднаўляць перад партыяй за выкананне маладога пакалення, за работу камсамольскай арганізацыі. Таму, працягваючы пад пільным надглядом лепшых камсамольцаў-ударнікаў для перадачы ў партыю, мы ўзмацняем партыйнае кіраўніцтва камсамолу. Задача кожнай камсамольскай арганізацыі заключаецца ў тым, каб сістэматычна павялічыць рады лепшых партыі за лік лепшых правераных камсамольцаў.

Як стаіць справа з ростам парт'ядра ў камсамоле Беларуска?

Тэмпы росту парт'ядра ў камсамоле Беларуска за 1931 г. значна ніжэйшыя, чым у 1932 г. Напрыклад, у складзе ўсіх прынятых кандыдатаў за другое паўгоддзе 1931 года было 24 проц. камсамольцаў, за першае паўгоддзе 1932 года працэнт звышэй за 17,1 проц. Розніца даволі значная. Вылікуючы працэнт прадастаўленага становішча росту парт'ядра ў камсамоле ў па-

асобных арганізацыях. Восьмю для прыкладу таварыш, які Менск, Віцебск і Лельчыцы. У Менску за другое паўгоддзе 1931 года было перададзена ў партыю 397 камсамольцаў, а за 1-е паўгоддзе 1932 года — 10-12 чалавек. Розніца амаль што палова. У Віцебску за другое паўгоддзе 1931 года — 313 чал., за 1-е паўгоддзе 1932 года — 216 чалавек. У Лельчыцах за другое паўгоддзе 1931 г. — 5 чал., за першае паўгоддзе 1932 года — 9 чал. Гэтыя лічбы паказваюць, што тэмпы росту парт'ядра на раду арганізацыі, і асабліва на вёсцы, зусім незадавальняючыя. Лічбы гавораць аб наліжысці ў разе месці самаініцы ў разе камсамольскай арганізацыі на падрыхтоўку лепшых камсамольцаў-ударнікаў і перадачы ў рады лепшых партыі, аб недаваляючай рабоце многіх парт'яцэкаў у гэтай галіне.

У практыцы работы камсамольскай арганізацыі ўкраінаеся прычына займацца пільным перадачы лепшых камсамольцаў у партыю толькі ў дні рэвалюцыйнага сьвятла. У разе месці мы сустракаемся з такімі фактамі, калі добры камсамольцаў-ударнік, жадаючы ўступіць у партыю, ня мае ўласна паручэнства (асабліва ў вёсцы), а камсамольскія арганізацыі не готыя на думачы, лічачы дробязь.

Далёка ня ўсёды настаўлена як след таварышчэная вучоба камсамольцаў — ўдарнікаў.

У выніку кампанейскага падыходу і самаініцы працэнт парт'ядра ў камсамольскай арганізацыі Беларуска звышэй за 13,6 проц. на 1-га студзеня 1932 г. да 11,9 проц. на 1-га ліпеня 1932 г.

З самаініцы нашай партыі ў гэтай галіне, з кампанейскай патрэбна рашуча змагацца. Для павышэння парт'ядра патрэбна штодзённая работа ня толькі камсамольскіх арганізацыяў, але і партыйных. Неабходна рыхтаваць лепшых камсамольцаў — ударнікаў у партыю, арганізаваць і іх вывучэнне і старту, праграмы і гісторыі партыі ў спосады агульных гуртоў, дабачы таго, каб кожны падрыхтаваны камсамольцаў, годны быць у рады Ленінскай партыі, меў магчымасць пры дапамозе камсамольскіх і партыйных арганізацыяў паручэнства. Адсюль вельмі важнае значэнне мае практычная штодзённая сувязь старых членаў партыі з масамі камсамольцаў-ударнікаў.

Лобач з пільнымі тэмпамі росту партыйнага ядра ў камсамоле асабліва значнае значэнне мае ступень узаемадзеяння камсамольцаў і партыйнага кіраўніцтва ў практычнай рабоце арганізацыі. Вельмі часта можна сустрэцца з фактамі, калі асабліва кампанейска, камсамольскія арганізацыі ад актыўнай камсамольскай работы, шарываюць з камсамолам штодзённую сувязь, лічачы сабе «перароткамі». Горш за ўсё, што гэтыя шкідлівыя настроі ў разе нізкіх арганізацыяў партыйнага кіраўніцтва і адпору. Такія настроі асабліва ярка выяўляюцца на некаторых арганізацыях у часе абмену білетамі.

Перад камсамольскімі і партыйнымі арганізацыямі стаіць задача — павялічыць парт'ядро.

Партыйнае кіраўніцтва павіна забяспечыць кантроль і практычную дапамогу ў працы камуністычна-камсамольскай, сістэматычна кіраваць іх работамі.

М. ШЧАГІН.

АСВОЎЦЬ І СКАРЫСТАЦЬ УСЕ ІЛЬНАЦЕРАБІЛКІ — Вопыт на арганізацыі машынай уборкі ільну ў саўгасе „Горкі“ — ва ўсе раёны БССР

Вучэцця ўладаць ільнацерабілкай

ГОРКІ.

Адзін з прычын, што тармазіць уборку ільну, у разе месці з'яўляецца дрэннае свабоднае ільнацерабілка. На некаторых МТС значная частка церабілак зусім не скарыстоўваецца, а там, дзе іх здалі пусціць у ход, яны даюць нізкую прадукцыйнасць працы. Як правіла, прастой і нізкую прадукцыйнасць церабілак тлумачаць дрэннай інструкцыяй машыны. На самой жа справе першы вопыт работы ў саўгасе „Горкі“ абав'язвае ўсе гэтыя шкідлівыя разважаныя.

У саўгасе ёсць 11 ільнацерабілак і ўсе яны працуюць і даюць устаноўленую выпрадукцыю.

Так, у першыя дні работы на дзвёх ільнацерабілках з адным трактарам маркі «Інтер» вырана ільну 1—1,25 гект. на ільнацерабілку ў дзень. Праз 3—4 дні лепшым трактарыстам сталі ўборцы на паўтары гектара, дачына на ўвесь аграгат 3 і больш гектараў у дзень. Гэта выпрадукцыя для кожнага аграгата зараз стажа звычайная, а лепшым аграгатам пайшла значна далей.

Так, 21 жніўня аграгат пад кіраўніцтвам трактарыста-ўдарніка Міхайлавіча ўбраў за дзень 3,32 гект. Складзе за аграгатом Міхайлавіч ідзе аграгат Міхайлава. Праба адзначыць, што яшчэ работы ў асноўным з'яўляюцца, калі ня лічыць толькі таго, што на зараротках застаюцца названыя аграгі, якія рунца рунца спосабам. Страты, такім чынам, пры ўборцы названыя.

Гэтыя поспехы саўгаса дабіліся ў разе-

таце свабоднай і добра праведзенай падрыхтоўкі да ўборачнай кампаніі. Перад рашэннем ільну ўсе машыны былі прагледжаны і складаны. Трактарысты былі падрыхтаваны праз спецыяльна арганізаваны пры саўгасе курсы і шы асабліва машыны ў першыя дні работы. Кожны трактарыст можа напраўляць машыны, калі яны сымпюна ў часе работы.

Праз месцамія курсы таксама былі падрыхтаваны два трактарысты, якія зараз выконваюць абавязкі палітных рамонтычнай і свабодна злучаюць усе дафекты работы на ільнацерабілках.

Аднак, побач з дасягнутымі вынікамі ў асабліва машыны ў саўгасе ёсць рад істотных недахопаў, якія перашкаджаюць палітэхнічнаму ходу ўборкі ільну. Яшчэ не ліквідаваны цыркуляцыя рабочай сілы на прычэпным інвентары, машынах, у тым ліку і на ільнацерабілках, несвачасовая дастаўка гуртара, дрэнная апрацоўка глебы перашкаджаюць больш рацыянальнаму скарыстанню ільнацерабілак. Злучэнне гэтых недахопаў даюць яшчэ большае павышэнне прадукцыйнасці працы ільнацерабілак.

Вопыт ільнасаўгаса „Горкі“ ў частцы асабліва і скарыстання ільнацерабілак павінен быць выкарыстан у іншым саўгасам і МТС. Усе ільнацерабілкі прыгодныя для работы. Іх можна і трэба павялічыць скарыстанне на ільнацерабілках у гэтым годзе. ПЛАНІЗ.

Уборка скончана

З мінімумам страт

ЖЛОБІН. (Наш спец. нар.)

У выніку правільнай арганізацыі працы і шырокага рэагавання масава-растлумачальнай работы ў брыгадах калгас „Рассвет-пероможа“, Майскага сельсавета, 26 жніўня дачынена скончыў уборку ільну з пільготы ў 45 гект.

У часе ўборкі работ праходзіла ўдарна. На было пільготна выкладу, каб члены брыгады павялічылі работу, ня выкарыстані пры выпрадукцыі. У большасці нормаў перавышанні вала на 50 проц. Ва ўборцы прымаў ўдзел усе прадастаўленыя калгаснікі.

Кіраўніцтва калгаса і брыгадзіры арганізавалі работу брыгад так, што вырваны лён праз некалькі дзён быў абмацоў і разасяваны.

Першыя дні ўборкі брыгады працавалі на рэані ільну прыма дні. Праз дзень-два, калі брыгады павялічылі ільну ў вытворчасці колькасці — працавалі на рэані палову дні і толькі рэані, калі яшчэ сталі працаваць, пасля павялічэння абмаці рэані вырваны і ўжо высахлі лён. Гэты метад умяшчэння ўсе чатыры палітэхнічныя брыгады. У выніку ўборка і абмаці былі скончаны адначасова рэані тэрміну — да 26 жніўня з мінімумам страт.

Брыгада № 2, напрыклад, на часе з брыгадарам тав. Серодымом, поўнасьцю вырвала 10 гект. ільну да 20 жніўня, абмаці і калі палова рэані. Брыгада № 3, брыгадарам якой з'яўляецца Апанасюк А., таксама рэані тэрміну ўбрала свой лён з пільготы ў 9 гект., абмаці яго і пачала скарэ. Брыгада № 1 і 4 ўбралі лён на сваіх вытворчасці на 13 гект.

Карыстаючыся канкрэтным спосабам, ударнікі калгасу „Рассвет-пероможа“ змагаюцца за тэхніцкую і прыстасаваную да перапрацоўкі ільну. Я. И.

За колькасць, якасць і чыстату

Камсамольскі калектыў мескага хлеба-заводу ўдара рыхтуецца да XVIII міжароднага ювілея года.

Падрыхтоўка да МЮД'у праводзіцца пад лютым гледаўня праверкі работы кожнага камсамольца і яшчэ большага ўдому бацькоўскай ўсёго калектыўу ў цэлым.

— Колькасць, якасць і чыстата.

Вакол гэтага дэбату камсамольскі калектыў мабілізуе рабочую моладзь.

У сувязі з адставамі некаторых працаў у выкананні прафінансую асобна перастанавіць камсамольскі сіл. Катэды аднаўляюць недавыполненне прафінансую. Была арганізавана ўдарная камсамольская брыгада імя XVIII МЮД'у. За дзень дзевяці жніўня ў адставамі прафінансую выкананні на 115 проц. Таксама арганізавана брыгада імя XVIII МЮД'у ў дастаўчальным цэху. Гэты цех цярпеў сур'язна камсамольскі і ня ведае недавыканання палітных заданняў.

Апроч таго камсамольская арганізацыя прыняла самаабавязанства ліквідаваць нішчыльнасць сярод падрыхтоўчых. Да пільнасьці дасягнулі ўспрымальна вынікі пісьменным камсамольцам.

Падрыхтоўка работа да МЮД'у адначасова павялічэння сальборніцтва ў ўдарніцтва. Камсамольская арганізацыя аднаўляюць хлебазаводу выкапіла на сансаборніцтва арганізацыі ўдараў. Калектыў мае моцнае ядро ўдарнікаў, якія даюць высокую вытворчы паказальнікі. Самы аднаўляюць і працягваюць абавязкі на заводзе выконваюць камсамольцамі. Загады спецыялісты, загады мучніцы і іншыя складаны — камсамольцы. Арганізацыя мае рад перадавых камсамольцаў-ударнікаў, якія можа гаварыць. Т. т. Рэдон, Тамозін, Бугдан, Яроцка, Шульгань і іншыя засядаюць сваёй



Лепшыя камсамольцы-ўдарнікі хлебазаводу т. т. ЯНЦЭВІЧ, РАБАВА і РОЗНУМ, перадавыя ў партыю

ударнай работай усеагульнай пашаны на заводзе. І ня толькі на сваім заводзе. Камсамольцы Шульгань быў пасланы на мабілізацыю на дарожнае будаўніцтва. Ён і тым на працягу трох месяцаў быў лепшым ударнікам, атрымаў ударную кішачку, быў прызваным.

Дзевяць лепшых ударнікаў-камсамольцаў, у тым ліку і павялічэння, перадаюць у рады партыі.

20 лепшых ударнікаў з работай моладзі павялічэння аб прыме іх у Ленінскі камсамол.

Камсамольцы хлебазаводу дабіліся гэтых поспехаў толькі дзякуючы правільнаму штодзённаму кіраўніцтву партыйнага калектыўу. Партыйнае кіраўніцтва ажыццяўляе і праз заслухоўванне дакладаў камсамольскага калектыўу і праз камсамольцаў-мамуністаў. Партыйнае кіраўніцтва пастаноў і справаздачы камуністы-камсамольцаў перад партыйным калектыўам аб рабоце ў камсамоле.

М. С. И.

У падарунак МЮД'у — сьвідравальны варштат

Падрыхтоўка да XVIII МЮД'у на заводзе імя Варахшылава распачалася ў часе жыцця. На ініцыятыву камсамольскай арганізацыі ліцейнага цэху была вылучана адова да камсамольцаў і рабочым усіх цэху. У гэтай адове ачытай узяць на себе рад канкрэтных самаабавязанстваў па выкананні пільнага падрыхтоўчых, асабліва работы і г. д.

Адным з пільнасьці пунктаў самаабавязанства з'яўляецца абавязнае выпусціць у падарунак МЮД'у арганізацыі сьвідравальны варштат.

Ачытай пачаў ахвотна прыняць вылікі ліцейніцкай. Вос канкрэтыя вылікі: «Камсамольцы першыя групы тогараў заклік камсамольцаў-ліцейніцкай аб выпуску ў падарунак XVIII МЮД'у сьвідравальнага варштату ў цэнтральным галіны прымаюць. Дарэка імя будучы скончаны і перадачы брыгадзе па аборцы да 1 жніўня».

Выкананне ўзятых самаабавязанстваў праходзіць з поспехам. Дарэка ўдараў варштату адзіны і абмежаваны. Камсамольцы зборнага цэху абмаці спончыць варштат да 3 верасня.

Камсамольцы рамонтна-інструментальнага цэху, прымаючы самаабавязанствы, самаробілі сабе на заводзе да канца другой пярэдняй. Іх прыкладу паслядавалі камсамольцы першай групы тогараў.

Разгоржата работа на ўдзяльніках лепшых ударнікаў у камсамол і перадачы лепшых камсамольцаў у партыю. На ліцейным цэху перададзена камсамольцаў у кандыдаты партыі 3 чалавекі. На першай групе тагараў цэху таксама тры. Прыняты ў камсамол ударнікаў па ліцейным цэху — дзевяць чалавек і пачала з'явіць 4; на першай групе тагараў цэху прыняты ў камсамол тры чал.

Зроблена многа, але шмат чаго яшчэ трэба зрабіць камсамольцам заводу імя Варахшылава. Трэба спадзявацца, што варахшылаўцы звышэй тэмпы сваёй работы і прыдуць да XVIII МЮД'у і яшчэ з лепшымі паказальнікамі ў выкананні сваіх самаабавязанстваў.

С. С.

У Дубровеншчыне няма большавіцкай барацьбы за лён

ДУБРОЎНА.

На гэтыхчых на тое, што Дубровеншчына належыць да групы рашучых ільнацерабілцаў, мясцовыя арганізацыі не аддаюць патрэбнай увагі ўборцы і падрыхтоўцы да перапрацоўкі ільну. У раёне ільняны быць убрана 8.515 гект. ільну. Мж тым, рэальнае праходзіць надзвычай марудна. На 25 жніўня пільны выкананні толькі на 35 процант.

Адзін з асноўных прычын, якія тармазіць уборку, з'яўляецца скажонне ў асабліва пільнасьці і адсутнасць уаку працы ў калгасам на колькасці і якасці работы.

Ураўнальна прычыны выданы асабліва, прыме да таго, што выхад на работу калгаснікаў у разе калгасаў палітэхніцы аднаўляюцца. Так, у калгасе «Дняпроўскі ўдарнік» толькі гэтымі дзямі пачалі рэані. На работу выходзіць 4-5 чалавек. Рахункаў пад калгасу Кругляну праходзіць заце прадаць толькі адзін раз у месяц. Калгаснікі ня ведаюць даклада, колькі ў іх выпрацавана прадаць. Выдача авансаў затрымавана. Амаль тако-ж становішча і ў калгасе імя Калініна, «Зызда» і «Чырвоная Чышкова».

У калгасе «Перамога» і «Чырвоны Сьвірань» авансы абмаці выданы на ядзні прыняцця. Тут лён пачаў рэані толькі пасля 25 жніўня. У калгасе «За сацыялістычнае будаўніцтва» стаіць на коры ўвесь пасев ільну ў колькасці 28 гект.

Сыстэматычнай барацьбы з усімі гэтымі скажоннямі і работы на пільнасьці ўаку ў калгасам раённага калгаса — зямельныя арганізацыі не праводзіць.

Ля правіла, сельсаветы і ачытай не вядуць у брыгадах масавай работы на пільнасьці асноўнага пільнага ЦК аб ахоце грамадзян уаку і паставы ЦК КП(б)У аб з'яўленні ільну і канале. Ня ўсе калгаснікі ведаюць аб ільногах, якія дае ўрад ільнацерабільным калгасам. Карыстаючыся пільнасьцю пільных арганізацыяў, кулацкія ачытай праводзіць сваю шкідлівую работу, атрымаць за дзень ўборкі. У калгасе «Перамога» і «Ударнік» сыстэматычна прадуць вяртанні ільну. Мж тым, праўдзілі гэтыя калгасы ня прымаюць ніякіх мер, пільнасьці пільнасьці.

На сымвалах цэнтральнага друку і раённай газеты «За сацыялістычнае будаўніцтва» РЕ КП(б)У і райпракатура немыстара чына рэагуюць. Аб тым, як праводзіць у раёне паставы партыі і ўраду аб рэвалюцыйнай запанасці і ахоце грамадзян маюцца, прымаюць два факты.

У калгасе «Чырвоны гаразец» за прытчы быў збіт падкупачніцкі ролетар пільнасьці газеты тав. Пільна. Мж тым, пільнасьці да гэтага часу ня прыняты да аднаўлення. Таксама быў збіт пільнасьці інвалід грамадзянскай вайны тав. Хузіна, які выліў кулацкіх ачытай на фарме ЗРК. У дадзеным выпадку пракатура таксама не прыняла ніякіх мер. Наогул трэба сказаць, што раённыя арганізацыі да прытчы пільна і раённага друку аднаўлення пільнасьці. Няма свабоднага і дзейнага рэагавання.

Яшчэ горш праходзіць уборка ільну на МТС. Тут стаіць без работы і па ёўнасьці толькі арганізацыі і пільнасьці ў ход. На пільнасьці — чаму не прадуць церабілкі —

работнікі МТС даюць адзін адзін: «Машыны пільнасьці». У сапраўдны пільнасьці пільнасьці машыны ня могуць даказаць, бо пільнасьці было спробы ў выкладзе вопыт пільнасьці машыны ў ход. МТС і зараз на думаче зрабіць вопыт церабілак. Пільнасьці дзень ідзе церабілка ільну на МТС, калі можна мержаць па другім вучасці, да аднаўлення пільнасьці толькі на 15 проц.

Падрыхтоўка да перапрацоўкі ільну пільнасьці ачытай на мёртвым пункце. На пільнасьці на тое, што абмаці значна адстае ад рэальнага МТС — ня прымае ніякіх мер, каб адрамантаваць пільнасьці 4 машыны «Эдзі», якія стаіць без працы. Калгас «Большавік» і «Вольная пільнасьці» зрачыліся ў МТС і праці ачытай дапамогу на вырбае калгасараў «Эдзі». Замест дапамогі апаратуры з МТС пільнасьці калгаснікі «амаціць завоу мільнасьці». На раёне пільнасьці быў пабудавана 12 мільнасьці-цэхавых пунктаў. Пільнасьці пабудавана чына. Раёна, раёнальскава і МТС не прадуць ніякай ініцыятывы.

Пільнасьці фактаў даволі, каб бачыць, што ў раёне, спадзяючы на самаініцы і не змагаючыся за тэхніцкую, як адну з цэнтральных задач — ва ўмовах Дубровенскага раёна.

Задача дубровенскай партарганізацыі — неаднаўлення выпраць пільнасьці пільнасьці і скажонны аднаўлення партыі, пільнасьці рашуча барацьбу з апаратуры ініцыятывы, якія не ведаюць амаціць за вырашэнне праблем тэхніцкую. Мабілізаваць шырокі масы калгаснікаў, даць адрор кулацкі, які ініцыяты сарваць уборку ільну і спончыць уборачную ў тэрмін.

Чарняўскі А.

МЭТАДАМІ КЛЯСАВАГА ВОРАГА

Далёка паўночна-ўсходняя акраіна Гомельска-аспранскага будына ў БССР корачнай прамысловасці. Там — рад цоўляў, якія кожны завод і іш.

На цоўлях сотні рабочых. Большасць з іх — уварышым аднаўляючы, калгаснікі і праўдзілі пільнасьці калгасамі атам. Нямае рабочых, звышаных ішча са сваёй гаспадарай, — сьвоніцка. Ёсць і старэйшы прадацы-керамікі. Аднак, іх мала. Шпэрка расьпе караціна прамысловасці; з кожным днём працэнт старых падрыхтоўчых становіцца ўсё меншым і меншым; з кожным днём узрастае ўважальна пільнасьці, на ішча не зрабіў ішча патрэбнага ільну «прадзятарна кацэ».

Так і на Брыльскай цоўлях 1-2-адным з будышніх керамічных прадпрыемстваў Гомельшчыны.

Перад кіраўніцтвам такіх заводаў, перад кожным камуністам і старым рабочым гэтыя прадпрыемстваў асабліва востра стаіць задача пераважывання ў прадацы думу маюць кадраў рабочых, выхаваных з іх сьвоніцка і самаададных прадацараў. Выхаваньне сыстэматычнай, працягваюць пільнасьці амаціць масавай работай, выхаваньне не ачытайствам і прыгожымі фразамі, а на звышаных прыкладах пашай сапраўдныя, выхаваньне ўварышым сацыялістычных форм і метадаў працы, пільнасьці быць стрыманым работай партыйнай і прафсаюнальнай арганізацыі заводаў. У гэтым арганізацыі пільнасьці, гарантыя пільнасьці выхаваньня вытворчых пільнасьці.

Анак...

Брыльскай цоўлях партыйна працягваюць толькі на 56 проц. Дрэнная калектыўна пільнасьці перад дзяржавай з кожным днём расьпе...

гольці, накіраваным імі ў рэдакцыю «ЗВЯЗДА».

«Партыйныя і прафсаюны арганізацыі цэлявы ня цывілізаваны ішчэ і работай завода, жыццём і работай рабочых. На заводзе не разгоржата сацыялістычнае спарборніцтва, не ачытайваюцца ўважальныя тав. Сталіна, пільнасьці безгаспадарчасьці. Ніхто не зымаюцца пільнасьці матарыяла на бытавых умоў рабочых, культурным абслугоўваньнем іх. Аб разгоржата масава-растлумачальнай работы і гаварыць на прыгожыя...»

«НА ЗАВОДзе МАЕ МЕСЦА ГРУБАЕ ПАРУШЭННЕ РЭВАЛЮЦЫЙНАЙ ЗАКОННАСЦІ, УЖЫВАННЕ КАПІТАЛІСЦЫННЫХ МЭТАДАУ УЗЬДЗЕЙНІВАННЯ НА РАБОЦЫХ».

Навостра:

«Быў выпадак, — пільнасьці рабры, — калі дырэктар завода ЦЫМЬУЛЬСКІ і яго намеснік ДАВІДЗОНАў пільнасьці да сьбе ў габіт работача Барсукова і пачалі яго ачытайць па справе аб прамаці на заводзе грошай. У часе ачытайвання ішча БІЛІ БАРСУКОВА ПА ТВАРЫ І УЖЫВАЛІ ІНШЫЯ ФІЗЫЧНЫЯ МЕРЫ УЗЬДЗЕЙНІВАННЯ...»

«Пільнасьці час тагачас аб папачкаў і работача тав. Асіпета, які ўзяў сабе матэрац без дазволу дырэктара. Дырэктар, лоўга на думачы, вылікаў яго ў каторую. Далі Асіпета прашоў, намеснік дырэктара ДАВІДЗОНАў скапіў яго за каўнер, пільнасьці таварам да дзвядцят і пры дапамозе калгасі СЫКІНУУ ЯГО З ПАМЯТКАМІ...»

Такія ж, мякка кажучы, адносіны да рабочых мей месца і з боку загадчыка стаюўні Грыбюнскага.

Так, выпрацоўваючы пільнасьці сыяпату кіраўніцкай партыйнай арганізацыі завода, прымаючы іх класавыя пільнасьці, выкарыстоўваючы параўнальную ачытайць новых кадраў рабочых, ішчаваць

сваёй дзяржаўным прадпрыемствам Давідаў і Цымьульскі. Гэтыя «героі» забялі аб тым, што іны працуюць на сацыялістычным прадпрыемстве, іны ўжываюць уздзейнічаны на працоўны масы, матады, якія ўжываюцца капіталістамі ў адносінах да рабочых.

Не пільнасьці сумніваюцца — таксама і тое, што брыльскай увар-Піль

Толькі масавае выступленне рабочых, сялян, усіх эксплёатаваных і прыгнечаных выратуе чалавецтва ад катастрофы

БЭРЛІН, 30. На заключным пасяджэнні антыаваеннага кангрэсу старшыня чэхаславацкага антыаваеннага камітэта **Проза** (беспартыйны) сшынуў у сваёй прамове на ваенных падрыхтаваных і чэхаславацкага імперыялізму. Зварачаючы да французскай дэлегацыі, **Проза** заклікае французскіх працоўных разам з працоўнымі Чэхаславакіі актывна амагацца супроць французскага імперыялізму, у абарону Савецкага саюзу.

Шмарль (Чэхаславакія) прысвядзіў сваю прамову галоўным чынам пытанню сумеснай антыаваеннай барацьбы камуністычных і сацыял-дэмакратычных рабочых. Вядучы, — указаў **Шмарль**, — трэба выкарыстаць ролю **Лідэра** II Інтэрнацыяналу, якія звязваюцца адкрытымі саюзнікамі імперыялістычнай буржуазіі.

Вядомы амерыканскі пісьменьнік **Шэрвуд Андэрсон** указаў у сваёй прамове на ўсё больш шырокае збліжэнне левых пісьменьнікаў і літаратараў з рабочай класай і заявіў, што задача пісьменьніцтва заключаецца ў тым, каб сваімі работамі ўказаць масам шлях да лепшай будучыні.

Прадстаўнікі **Японіі**, **Кітаю** і **Бары** — члены азіяцкай антыімперыялістычнай **Лігі** — зацэпталі маніфэст народаў **Усходу** да народаў **Захаду**. Усе тры дэлегаты краін **Даўняга Усходу** былі спячакі бурнымі аб'явамі і іх прамовы пераходзілі ад неадназначных рэкамінацый ўважліва і вольна дэлегатам.

Старшыня кангрэсу паведамаў, што вынікі дэлегацый на антыаваенным кангрэсе арыштаваны на герман-галяндскай граніцы і проціў кангрэсу ўстаўляюцца яго выказанні пратэсту ўраду з прычыны гэтага арышту. Ірапанова старшыня прымаецца.

Апошнім на заключным пасяджэнні антыаваеннага кангрэсу выступіў прадстаўнік **КІМ** у. Ён заявіў, што сённяшні **КІМ** у адпаведнасць з сваёй місіяй барацьбы супроць імперыялістычнай вайны, у абарону Савецкага саюзу.

Дэлегаты кангрэсу ўстаўляюць паяц у таварыства прыяцеляў СССР

АМСТЭРДАМ, 30. (Спец. нар. ТАСС.) Калі адна трэць усіх дэлегатаў кангрэсу дачуліцца да саюзу прыяцеляў СССР, які разгарнуў шырокую работу ў часе кангрэсу. У саюзе ўступіў 93 французскія дэлегаты, у тым ліку імят сацыял-дэмакраты і беспартыйных, 140 амерыканскіх дэлегатаў і больш пазвы амерыканскіх. Наступны таксама імятліва заявілі аб прыяданні да дэлегатаў іных краін. Саюз прыяцеляў СССР арганізаваў выстаўку, прысвечаную сямінацыйнаму будаўніцтву ў Савецкім саюзе.

Апошнія весткі з фронту індустрыялізацыі

Асвоен самы складаны аўтамобільны профіль

КАМЕНСКАЕ. Сіламі калектыву рабочых і тэхнічнага персаналу заводу **ім Дзяржынскага**, пад кіраўніцтвам партыйнай арганізацыі, чыгуначным паркам заводу асвоен новы, самы складаны аўтамобільны профіль — **P2020** — тормазна казёлка. Пракатка гэтага профілю завод **ім Дзяржынскага** вызнае савецкае аўтамобілабудуўніцтва ад імяраў.

Вопытныя плаўкі чыгуну на торфе

ТУЛА. **Насаргорскі** металургічны завод у пастрыжыну мінулага году з поспехам правёў сярбы доменнай плаўкі на коксу з ужываннем торфу. Зараз завод рыхуецца да арганізацыі сярбы плаўкі выключна на торфе. Сярбы плаўкіца з 1 верасня і будуць працягвацца 17-18 дзён. Для вопыту спецыяльна адводзіцца домна № 2. У выніку станючых вынікаў металургія атрымае новы невычарпальны запас таннага апау — торфу.

Сельгасмашыны

26 січня завод **Гомельскага** выпусціў 16 сіякарэак **«Панак»** — 80 проц. заданні і 12 сіякарэак — 75 проц.
27 жніўня заводам выпусціў 16 сіякарэак **«Панак»** — 80 проц. заданні і 12 сіякарэак — 75 проц.

Вопытна-каксавальны завод пабудавец у тэрмін

БССР мае вядзючую колькасць тарфяных масаў, якія з'яўляюцца багатай крыніцай на толькі апау, але і сыравіну для вырабы ізаляцый, хімічных прадуктаў і г. д. Асабліва значэнне павядае зараз выраб тарфянога коксу, які змяшчае каменны і драўляны вугалі і мае рэз перавагу перад апаўшым — менш мае ў сабе серы і фосфару, дзюжучы таму можа быць скарыстан у хімічнай прамысловасці і наляроў металургіі. Прадукты каксавання — смага і ізаляцыйная вада — пры перапрацоўцы даюць такіх каштоўных прадуктаў, як фанала, парафіны, фарбы, сажу і г. д.

Каксавальны торфу ў самакарным нагале адходзіць ужо ў мінулае і яго змяняюць пачынаючы з унутраным і зваротным награваннем. Але і апошня маюць рад недахопаў. Перад тарфяным апаўшым навукова-даследчага інстытуту прамысловасці **БССР** паўстаў задача — вырабляць рацыянальную канструкцыю печы. Зірастварэнага каксавальнага печ шувальнага тыпу з беспаралытным дзіяметрам з апаўшым награваннем, пераходзіў падушчары торфу і іштучным апаўшым. Новая канструкцыя печы дасць магчымасць дасягнуць большага выхаду коксу пры меншых капітальных і эксплуатацыйных расходах у параўнанні з іштучным канструкцыяй.

ВОНГ наваў выдаравае значэнне пабудове печы для каксавання торфу і пастаянны спонсчы да і настрэчнага г. г. пабудовы.

Канфэрэнцыя сялянскіх дэлегатаў

АМСТЭРДАМ, 30. (Спец. нар. ТАСС.) Тут адбылася канфэрэнцыя сялянскіх дэлегатаў міжнароднага антыаваеннага кангрэсу. У канфэрэнцыі прымае ўдзел 60 дэлегатаў з 9 краін. **Міліолі** (Італія) выступіў з дакладам аб міжнародным становішчы. Ён асабліва падкрэсліў надзвычайную сур'езнасць становішча на Далёкім Усходзе і неабходнасць мабілізацыі ўсіх сіл у абарону Савецкага саюзу.

Прадстаўнікі **эўрапейскага** (рэвалюцыйнага) сялянскага камітэта **Нібург** сшынуў на пачатках актывізацыі работы спрод сялян.

Нарада дэлегатаў краін Малой Антанты

АМСТЭРДАМ, 31. У сувязі з антыаваенным кангрэсам адбылася асобная нарада дэлегатаў краін Малой Антанты і паўднёва-Усходняй **Эўропы**. Народа ўважала дэлегатаў з краін **Паўднёва-Усходняй Эўропы**. У гэтай адрэзе гаворыцца:

«Дэлегаты краін Малой Антанты і **Востры** пратэстуюць перад таварым суверэнтнай грамадзянскай супроць імперыялістычнага саюзу Малой Антанты. Мы ганім піль Малой Антанты, які заключаецца ў тым, каб пры дапамозе белаварэцкіх эмігрантаў, заваяваць **«Швед»**, сацыялістаў II Інтэрнацыяналу, крывавай вайнай фашыскай дыктатуры **Юга-Славіі** і прадыктыўнай рэжымнай дыктатуры, пад кіраўніцтвам **«нацыфіста»** **Боніфа**, дамагаюцца ажыццяўлення анты-сацыялісцкай французскай імперыялізацыі і звязанай з ім дыктатуры пілсудыны. Мы ўрачыста заклікаем, што працоўныя народы паўднёва і **Усходня-эўрапейскіх** краін ня хочуць ваяваць супроць Савецкага саюзу — бацькаўшчыны працоўных».

Канфэрэнцыя жанчын — дэлегатак кангрэсу

АМСТЭРДАМ, 30. (Спец. нар. ТАСС.) У сувязі з антыаваенным кангрэсам адбылася таксама жаночая канфэрэнцыя, у якой прымае ўдзел дэлегаты кангрэсу. Дэлегаты аб-

ста ў пасобных краінах. **Нібург** адначай перш за ўсё неабходнасць дыфарэнцыяльнай растлумачальнай кампаніі спрод роўных пластоў працоўнага сялянства з мятаю вызважэння гэтых пластоў з-пад уцалу выважэння гэтых пластоў пад фашысцкім кіраўніцтвам.

Канфэрэнцыя ўважала адрозне да працоўнага сялянства, сялянскай модалы, у якой гаворыцца: «Ударце па вайне перш, чым вайна ўдарыць на вас: ніводнай калейкі падатку ўрадам фашызму, вайны і ірабратва! Будучы ў мундзірах, не забывайце, што вы сялян».

Нарада дэлегатаў краін Малой Антанты

«Дэлегаты краін Малой Антанты і **Востры** пратэстуюць перад таварым суверэнтнай грамадзянскай супроць імперыялістычнага саюзу Малой Антанты. Мы ганім піль Малой Антанты, які заключаецца ў тым, каб пры дапамозе белаварэцкіх эмігрантаў, заваяваць **«Швед»**, сацыялістаў II Інтэрнацыяналу, крывавай вайнай фашыскай дыктатуры **Юга-Славіі** і прадыктыўнай рэжымнай дыктатуры, пад кіраўніцтвам **«нацыфіста»** **Боніфа**, дамагаюцца ажыццяўлення анты-сацыялісцкай французскай імперыялізацыі і звязанай з ім дыктатуры пілсудыны. Мы ўрачыста заклікаем, што працоўныя народы паўднёва і **Усходня-эўрапейскіх** краін ня хочуць ваяваць супроць Савецкага саюзу — бацькаўшчыны працоўных».

Канфэрэнцыя жанчын — дэлегатак кангрэсу

мніліся попытам аб рабоце спрод працоўных жанчын. Асабліва ўвага была адрэзе пытанню аб рабоце спрод адрэтых жанчын і барацьбе супроць палітычнага ідыфіраўтызму (пасыўнасці).

ВЫБАРЫ СТАРШЫНІ РЭЙХСТАУ

ПАСТАНОВА ЦК КАРПАРТЫ ГЕРМАНІ

БЭРЛІН, 29. На пытанні аб выбарах старшыні рэйхстау **ЦК КІМ** у згодзе з камфартаў рэйхстау ўважліў пастанову, у якой гаворыцца:

«Ва ўважлівым пастанаве, прынятым рабочымі рады прадпрыемстваў ва ўсёй Германіі, вызнаецца воля весці далей па-за парламентарную масавую барацьбу да партыйнага барацьбы камуністаў у рэйхстагу супроць фашызму і ў абарону ітарэсаў працоўных. Акрамя таго, рабочыя патрабуюць ад свайх прадстаўнікоў у парламанце зрабіць усё намаганні да таго, каб пры выбарах старшыні рэйхстау напільна партыі нацыянал-сацыялістаў, як дэпуты забойцаў рабочых, не ўважылі ў прэздыум. Воля класава-свабодных рабочых і працоўнага народа з'яўляецца таксама воляй камуністаў».

Кампартыя Германіі пры выбарах старшыні рэйхстау будзе гаваяваць у першым туры за свайго кандыдата. Калі ў першым туры кандыдат нацыянал-сацыялістаў у выніку аднаваднага галасавання дэпутатаў партыі нацпартыі не будзе абран старшыней, дык у другім туры галасавання камфартыя рэйхстау з'яўляецца свае галасы за кандыдата сацыял-дэмакратычнай партыі, каб, такім чынам, не дапусціць нацыянал-сацыялістаў старшыней. Пры гэтым камуністычная партыя заявіць, што гэтыя партыі, напільна супроць крывавай фашыскай арганізацыі тэрару германскай буржуазіі, і ў далейшай ступені не азначаюць аслаблення барацьбы камфартыі супроць фашызму, сацыял-дэмакратычнай партыі і **рэфармісцкіх** прафсаюзаў, супроць і іштучнага сабатажу адрэнага **эвалюцыйнага** фронту.

Пастанова падкрэслюе, што камфартыя, як заўсёды, ганімбэ зрадышчю палітыку сацыял-дэмакратычных і **рэфармісцкіх** элітар у адносінах да мас, якія амагаюцца супроць фашыскай дыктатуры, у прыватнасці, багалаву капіталізму сацыял-дэмакратычных і **рэфармісцкіх** элітар пераважам да 20 ліпеня і перагаворы,

Англія ўзбройвае гандлёвыя судны

ЛЕНДАН, 30. Каронапалат пры морскіх паттаных **«Дэйві Гэаграф»** абвясціла паведамленні амерыканскага прэса аб тым, што англійская адміралцейства ўважала плян узбраення амаль усіх гандлёвых суднаў. Згодна гэтых паведамленняў, усе англійскія гандлёвыя судны будзю мабілізаваныя вежымі з абародных ваюнаў для скарыстання іх у выпадку вайны ў якасці **Устаноў** для гарат.

Судны будзю мабілізаваныя гаратзімі сярэдняга, або буйнага калібру. Гэтым паведамленні **кэрапаўнт** абвясціла ў вельмі асацыяроўных тоне.

Дасей **кэрапаўнт** заўвага, што ў **Злучаных Штатах** праекты пабудовы ўсіх буйных гандлёвых суднаў таксама ўважляюцца ўрадам і што ўсе пільна пабудаваныя ў **НАЗІ** гандлёвыя судны «маюць характар ваенных суднаў, што дасць магчымасць скарыстаць іх у часе вайны ў якасці **крэйсераў»**.

Каронапалат сшынаецца дагань, што па дабрых сістэмах існае, напільна, у Францыі, **урадавыя субсідыі** выдзюцца суднабудуўнікам па прадстаўленні праекту судна, якое будзюца, у тым выпадку, калі яго можна будзе скарыстаць у якасці **крэйсера**.

Буржуазны друк маўчыць

ЛЕНДАН, 29. Буржуазны друк фактычна замочыў работу **Амстэрдамскага** антыаваеннага кангрэсу. Толькі пасобныя газэты друкуюць вельмі кароткія паведамленні.

Паведамленні

— **Партугалія** Мен. гар. **КБ КІ(б)Б** прасіць звязьці ў гар. **КБ** або паведаміць свой адрас наступных таварышоў: **Захаруцкага М. В.**, **Ляўронка П. А.**, **Кароль О. А.**, **Калыцька Х. П.**, **Бузава М. Я.**, **Алашова К. П.**, **Бароніна В. А.**, **Івашовіча М. А.**, **Крандзіва І. П.**, **Мезіна В. А.**, **Рахонскага Н. С.**, **Стубілаў Я. Я.**, **Асановіча М. Х.**, **Несцірава Л. А.**, **Скобелева Б. П.**, **Кічукоўскага С. Я.**, **Афанасевы П. Б.**, **Пашыўскага А. Б.**, **Чарэс К. М.**, **Хамілінскага М. А.** **Прасіцца** да ўсіх таварышоў, якія ведаюць месцажарства і адрас вышэйназваных таварышоў, паведаміць аб гэтым у гар. **КБ**.

— **Партугалія** ЦКК **КІ(б)Б** паведамаў, што 17-IX—32 г. у м. **Парыжы**, у 10 гадзін раніцы будзю працяваць выважыць ПТ ЦКК **КІ(б)Б** пад старшынствам тав. **Біт** па разліду партэраў наступных т.г. **Парыжы** і **Гаўскага** раёну. На 17-IX—32 г. у **Парыжы**: **Мітрахоў М. М.**, **Белью К. С.**, **Жару А. Я.**, **Валыдін М. С.**, **Валыдзін В. К.**, **Халод М. Т.**, **Валыдзін М. К.**, **Каваленкі І. К.**, **Халод А. А.**, **Гарэль І. С.**, **Пылькі Я. (Парыж)**, **18 IX—32 г.** у **Востры**: **С. А.**, **Дзюльцоў П. І.**, **Нонкаў В. П.**, **Астроўскі П. Я.**, **Валыдзін П. С.**, **Валыдзін А. У.**, **Валыдзін Г. І.**, **Сімахоў С. К.**, **Круглоў Н.**, **Савіцкі Я.**, **Пічын І.**, **Алінеў П.**, **Нітвіч С.**, **Хачоў Я.**, **Скубін С. (Гаўскага раён)**. **Абавязкова** прадстаўляць на ПТ характарыстыкі ачыяі аб апаўшых працы. **З'ява** выдзюцца таварышоў абавязкова.

— **ПТ ЦКК КІ(б)Б** паведамаў, што 17-IX—32 г. у **Кілімавічах** будзю працяваць выважыць ПТ ЦКК **КІ(б)Б** па разліду партэраў **Кілімавіцкага** і **Касцюкоўскага** раёнаў і 18-IX—32 г. у **Крыжыне** па разліду партэраў **Крыжыцкага** раёну наступных т.г. на 18-IX у **Кілімавічах**: **Луканцаў В. Ф.**, **Суханцаў Я. Р.**, **Філімоненка Н. Т.**, **Селіў П. А.**, **Сурану І. Я.**, **Варанаў Б. Л.**, **Трусцаў У. П.** (**Кілімавіцкі раён**), **Калозюк Я. П.**, **Рабева В. П.**, **Паўлаў Я. В.**, **Ляўчанка С. М.** (**Касцюкоўскі раён**); на 18-IX—32 г. у **Крыжыне**: **Варышэў С. В.**, **Рубека Т. І.**, **Слахоў П. К.**, **Калышэў А.**, **Шылькі С. А.**, **Закраўкоў В. А.**

Раніскі І. Р. **З'ява** памятнага г.т. **Абавязкова**.
— **Партугалія** ЦКК **КІ(б)Б** паведамаў, што 17-IX у м. **Врагіне** у 10 гадзін будзю працяваць выважыць ПТ ЦКК **КІ(б)Б** будзю працяваць выважыць ПТ ЦКК **КІ(б)Б** па разліду партэраў **Врагінскага** і **Хойніцкага** раёнаў наступных т.г. **Врагіне**. **Крыжыцкага** раёну на 17-IX—32 г. у **Врагіне**: **Крандзіва В. Д.**, **Белью А. В.**, **Паленчук Е. Н.**, **Са С. А.**, **Ялоўскі В. В.** (**Врагіцкі раён**), **Камароўскі А. Я.** (**Хойніцкі раён**). **Абавязкова** прадстаўляць на ПТ характарыстыкі ачыяі аб апаўшых працы. **З'ява** выдзюцца т.г. **Абавязкова**.
— **Партугалія** ЦКК **КІ(б)Б** паведамаў, што 17-IX—32 г. у м. **Камарыне**, а 10 гадзін раніцы будзю працяваць выважыць ПТ ЦКК **КІ(б)Б** па разліду партэраў **Камарынскага** і **Ляскаўскага** раёнаў наступных т.г. **Камарыне**. **Грузоўскі Г. М.**, **Харытаненка В. А.**, **Залц І. П.**, **Манькоў Г. Я.**, **Зымін І. (Камарыцкі раён)**, **Міржаўлоў А. С.**, **Самонцаў А. В.**, **Шамецька І. Ф.** (**Ляскаўскі раён**). **Абавязкова** прадстаўляць на ПТ характарыстыкі ачыяі аб апаўшых працы. **З'ява** выдзюцца т.г. **Абавязкова**.

Папярэжкі

З прычыны таго, што ў пастанове **Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта** і **Савету Народных Камісароў БССР** аб аб'яўленні сельскага насельніцтва ў паліцыю 6) пункту 5 прапуніў радок, таму друкуем гэты пункт цалкам другі раз:

«6) **вайсцкія** **каравага**, **радавога** і **пазавальскага** **складу**, **апраца** **дотагартынава** **аддзельскага**; **вайсцкія** **пачальніцкага** **складу**, якія знаходзяцца ў **рэзае**, **асоби** **стравога** **складу** **рабоча-сялянскага** **міліцыі** і **ваеннавай** **ахоўні** (у тым ліку **ваеннавай** **пачатковай** **ахоўні**); **у** **удзельнічюць** **у** **самаабарона** **тып** **чырвоўнаармейскі**, якія павылі з'яна ўступілі ў **калгасы** і **ня** **маюць** **свай** **гаспадарыі»**.

Ч. В. А. адназначна рэдактара **А. МІТЛІН**.

Дзяржаўнае выдавецтва Беларусі. СЭКТАР КНІГАГАНДЛЮ.

ДА ХVІІІ МЮД'У

Рэкамэндацыйны сьпіс літаратуры.

МЮД. Камсамол, яго задача.	
Лёнін. — Задчы сіюзу моладзі. (Выд. 2). 1932 г. Ц. 10 к.	Чароўны. — Камсамол у рэканструкцыйным парку 1931 г. Ц. 85 к.
Лёнін. — Задчы сіюзу моладзі. (Выд. 2). 1932 г. Ц. 10 к.	Постышэў. — За балтывіцкае выважэнне новага каравага калгаса . 1932 г. Ц. 15 к.
Агітэкс. — Аб камсамоле. 1931 г. Ц. 20 к.	Постышэў. — Аб рабоце калгасных вайсц і кіраўніцка іні. 1931 г. Ц. 15 к.
Агітэкс. — Аб камсамоле. 1931 г. Ц. 20 к.	Жаброўскі. — Чарговыя задчы работы калгаснай арганізацыі Беларусі (Зборнік), 1932 г. Ц. 20 к.
Агітэкс. — Аб камсамоле. 1931 г. Ц. 20 к.	Жаброўскі. — Чарговыя задчы работы калгаснай арганізацыі Беларусі (Прамова на 3 пленуме ЦК ЛКСМБ), 1932 г. Ц. 7 к.
Агітэкс. — Аб камсамоле. 1931 г. Ц. 20 к.	Рэвалюцыя 3 пленуму ЦК ЛКСМБ і 4 пленуму ЦК ЛКСМБ , 1932 г. Ц. 25 к.
Агітэкс. — Аб камсамоле. 1931 г. Ц. 20 к.	Статут Усеазажнага дзясніскага камуністычнага сіюзу моладзі (УсеЛКСМБ —Сіямі КІМ), 1932 г. Ц. 10 к.
Агітэкс. — Аб камсамоле. 1931 г. Ц. 20 к.	Замежны камсамол. Барацьба рабочай моладзі у капіталістычных краінах . Лёўнаў. — Камсамол на галебце . 1931 г. Ц. 60 к.
Агітэкс. — Аб камсамоле. 1931 г. Ц. 20 к.	Рубінаўскі. — Замежныя калгасныя пільшчы (Зборнік) 1930 г. Ц. 30 к.
Агітэкс. — Аб камсамоле. 1931 г. Ц. 20 к.	Літвіноўскі. — Сепаратызм і бараньба рабочай моладзі у Польшчы , 1932 г. Ц. 65 к.
Агітэкс. — Аб камсамоле. 1931 г. Ц. 20 к.	Польская калгасная . — Істы на волю , 1932 г. Ц. 60 к.
Агітэкс. — Аб камсамоле. 1931 г. Ц. 20 к.	Штэрн. — На небеспэчнай рабоце (Нарыс з жыцця калгаснага Філіпскага), 1932 г. Ц. 25 к.
Агітэкс. — Аб камсамоле. 1931 г. Ц. 20 к.	Мяло Вандэра. — Раўносл Мялоўскі , 1932 г. Ц. 25 к.
Агітэкс. — Аб камсамоле. 1931 г. Ц. 20 к.	Чарні. — На перадрых пільшчы . (Раб моладзі Чэха-Славакіі), 1932 г. Ц. 30 к.
Агітэкс. — Аб камсамоле. 1931 г. Ц. 20 к.	Ізэф. — Класны партыі і сіюзы моладзі у Вянгры , 1931 г. Ц. 115 к.
Агітэкс. — Аб камсамоле. 1931 г. Ц. 20 к.	Камсамол і сабдуўніцтва. Абарона СССР.
Агітэкс. — Аб камсамоле. 1931 г. Ц. 20 к.	Грузоў. — Камсамол за аўдэлінае тэхнічнае апаўшчэ калгаса , 1932 г. Ц. 15 к.
Агітэкс. — Аб камсамоле. 1931 г. Ц. 20 к.	Камсамол. — У бараньбе за агрэтыкі . Ц. 21 к.
Агітэкс. — Аб камсамоле. 1931 г. Ц.	